

ШЫРЭЙ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЕ СПАБОРНІЦТВА ЗА ВЫСОКІ УРАДЖАЙ!

СУСТРЭНЕМ ВЯСНУ ВА ЎСЕЎЗБРАЕННІ

Да вялікага радаснага дня 12 студзеня, дня акрапіны першай сесіі Вярхоўнага Савета СССР, у нашым калгасе «Бастрычнік», Прапойскага раёна, разгарнулася сацыялістычнае спаборніцтва паміж бригадзімі і пасабічнымі калгаснікамі на лепшую паўнацэнную да веснавой сяўбы. Мы ўзялі абавязальства: дабіцца на асобных участках ураджаю ў 23 цэнтнераў пшаніцы і 23 цэнтнераў ячменю, а на ўсяму калгасу — не менш 14 цэнтнераў зернявых з гектара.

У калгасе ўжо асмыслена і ачышчана пасевы, праведзена ў ўжоасць. Работнікі сельскагаспадарчага інвентару падходзіць у каму.

Вялікі мінутага сельскагаспадарчага года ў гэтыя дні. Атрамлілі на працягу года на 4 кілограмы асбожжы, на 12 кілограмаў бульбы, сена, саломы, на 1 рублю грошай. Даб'ёмся, каб у гэтым годзе вынікі былі яшчэ лепшымі.

На пашанінай ферме, дзе я працую, мы ўзялі на себе абавязальства аднавіць 40 конектак выгадаваць у гэтым годзе маладняка. Такія абавязальствы для мяне не навіна, я іх заўсёды выконваю.

Я асабіста бігу на себе абавязальства: з прыпылку 1937 года выгадаваць двух выдатных рысакоў для пашага дапутата, жэлезнага пароза Клімента Ефрэмавіча Варашылава.

Калгаснікі нашай арпеді добра памятаюць указанне таварыша Сталіна аб сацыялістычным акружэнні. Мы маем магчымасць нашай разамі так, каб інакш знішчыць і ўсё таму, хто адрываўся ад ступінь бруднай лапай на нашу савецкую зямлю.

Антон Спешаненка прышоў з вясняно сена і, акаціўшы яго ў кармушкі, дапамог паказаць кая на мясцінай шні. Жывым і сцяг жарабок настражыўся, астрыг вухамі.

Антон Спешаненка прышоў з вясняно сена і, акаціўшы яго ў кармушкі, дапамог паказаць кая на мясцінай шні. Жывым і сцяг жарабок настражыўся, астрыг вухамі.

Антон Спешаненка прышоў з вясняно сена і, акаціўшы яго ў кармушкі, дапамог паказаць кая на мясцінай шні. Жывым і сцяг жарабок настражыўся, астрыг вухамі.

Калі коні выбралі з кармушак усё сена, Антон падняў іх даўша на ланцуг і загарыў:

— Гадзікі вапы коні. А чым вы лямасе мн іх корміць? Даем толькі па 2 кілограмы аса, 8 кілограмаў сена, 2 кілограмы саломы, 4 кілограмы бульбы. Усё залезіць за таго, ці ў час яна накарміць мн і напасе, ці пачынаецца.

І сапраўды, у кожнай калгасе «Гром» ёсць чаму навучыцца. Дагэтай за коні ў іх арганізаваная выдатка. Таму ўсё 83 гаі ў сярэдняй і вышэй сярэдняй укралепаці. Яны свесцана накарміць і пачынае. Жоны дзень праводзіць іх чыста.

На час вясняной сяўбы ў калгасе для пашага сілы створан браціраваны фох лепшых кармоў. На кожнага кая пакуты па 2 цэнтнера аса і 4 цэнтнера сена. Так рыхтуюць кая да вясняных работ у перадавым калгасе. На жаль, гэты вопыт не пералазе астатнім калгасам раёна, ён не стаў звабляць астатніх. Становіцца з падрыхтоўчай пашага сілы да вясняной сяўбы ў большасці калгасуў раёна зусім супольнае калгасу «Гром».

Узвіль хоцьбы калгас «Большынік». Забавека сельсавета. Тут выключна хронны догад коней. У іх коней у калгасе 70, з іх рабочых 41. У догадзе і паўне абавязальства, кая прыводзіць да яўнаг школьніцтва. Коней кармыць, калі каму ўздумаецца, поць адна раз на дзень, а то і ні ангого разу. У воз запрагае толькі хоць, без выніка даводу на гэта конохуць. Апошнія прапуюць за часу да часу, не выць чыста мяншасці і абсалютна не ведаць аказасці за становішча коней.

Кармы, прызначаныя для коней, догэтай час распяляць конохам Савеням Гранчанковым. Болей кармыць толькі сухім чышнікага раёна.

На дзень станаўліць сельскагаспадаркі ўзялі на себе абавязальства дабіцца ў 1938 годзе высокага сталініскага ураджаю. Узельнікі збѣ выкалілі на сацыялістычнае спаборніцтва за лепшую паўнацэнную да веснавой сяўбы калгасу Чашнінскага раёна.

Сярэдняй ураджай бульбы па раёну 280 цнт. з гектара, а на сталінінскіх рекордных участках — не менш 450 цнт. з гектара; дабіцца сярэдняга ўраджаю ў калгасе раёна 6 цнт. з гектара і ўзвільсемя — 7 цнт.; на арганізаваных ўзвільсемяў сталінінскіх участках зьяўляе ўраджаі ўзвільсемя не ніжэй 10 цнт. з гектара.

«Мы абавязаны ўзначаліць станаўліць рух у сельскагаспадарцы раёна і, мабілізаваць шырокія калгасныя масы, дабіцца таго, каб атрымаць на працягу года звышнормы ў гэтым годзе не менш 6—7 цнт. бульбы — 16—17 цнт. і трашмы 2 руб.» — запісалі станаўліць ў сваім дагаворы.

С. ХАМЦЭВІЧ, Міх. РАШЧЫНСКІ.

ЯК У БУДА-КАШАЛЁВЕ ДАГЛЯДАЮЦЬ КОНЕЙ

У светлай пѣўнай канюшні першай бригады калгаса «Гром», Будакашалеўскага раёна, стаяць коні. Стаяць прасторныя, шырокія. Ёсць дзе рагарнуцца. Суха і чыста.

Конях Антон Спешаненка прышоў з вясняно сена і, акаціўшы яго ў кармушкі, дапамог паказаць кая на мясцінай шні. Жывым і сцяг жарабок настражыўся, астрыг вухамі.

Антон Спешаненка прышоў з вясняно сена і, акаціўшы яго ў кармушкі, дапамог паказаць кая на мясцінай шні. Жывым і сцяг жарабок настражыўся, астрыг вухамі.

Антон Спешаненка прышоў з вясняно сена і, акаціўшы яго ў кармушкі, дапамог паказаць кая на мясцінай шні. Жывым і сцяг жарабок настражыўся, астрыг вухамі.

Калі коні выбралі з кармушак усё сена, Антон падняў іх даўша на ланцуг і загарыў:

— Гадзікі вапы коні. А чым вы лямасе мн іх корміць? Даем толькі па 2 кілограмы аса, 8 кілограмаў сена, 2 кілограмы саломы, 4 кілограмы бульбы. Усё залезіць за таго, ці ў час яна накарміць мн і напасе, ці пачынаецца.

І сапраўды, у кожнай калгасе «Гром» ёсць чаму навучыцца. Дагэтай за коні ў іх арганізаваная выдатка. Таму ўсё 83 гаі ў сярэдняй і вышэй сярэдняй укралепаці. Яны свесцана накарміць і пачынае. Жоны дзень праводзіць іх чыста.

На час вясняной сяўбы ў калгасе для пашага сілы створан браціраваны фох лепшых кармоў. На кожнага кая пакуты па 2 цэнтнера аса і 4 цэнтнера сена. Так рыхтуюць кая да вясняных работ у перадавым калгасе. На жаль, гэты вопыт не пералазе астатнім калгасам раёна, ён не стаў звабляць астатніх. Становіцца з падрыхтоўчай пашага сілы да вясняной сяўбы ў большасці калгасуў раёна зусім супольнае калгасу «Гром».

Узвіль хоцьбы калгас «Большынік». Забавека сельсавета. Тут выключна хронны догад коней. У іх коней у калгасе 70, з іх рабочых 41. У догадзе і паўне абавязальства, кая прыводзіць да яўнаг школьніцтва. Коней кармыць, калі каму ўздумаецца, поць адна раз на дзень, а то і ні ангого разу. У воз запрагае толькі хоць, без выніка даводу на гэта конохуць. Апошнія прапуюць за часу да часу, не выць чыста мяншасці і абсалютна не ведаць аказасці за становішча коней.

Кармы, прызначаныя для коней, догэтай час распяляць конохам Савеням Гранчанковым. Болей кармыць толькі сухім чышнікага раёна.

На дзень станаўліць сельскагаспадаркі ўзялі на себе абавязальства дабіцца ў 1938 годзе высокага сталініскага ураджаю. Узельнікі збѣ выкалілі на сацыялістычнае спаборніцтва за лепшую паўнацэнную да веснавой сяўбы калгасу Чашнінскага раёна.

Сярэдняй ураджай бульбы па раёну 280 цнт. з гектара, а на сталінінскіх рекордных участках — не менш 450 цнт. з гектара; дабіцца сярэдняга ўраджаю ў калгасе раёна 6 цнт. з гектара і ўзвільсемя — 7 цнт.; на арганізаваных ўзвільсемяў сталінінскіх участках зьяўляе ўраджаі ўзвільсемя не ніжэй 10 цнт. з гектара.

«Мы абавязаны ўзначаліць станаўліць рух у сельскагаспадарцы раёна і, мабілізаваць шырокія калгасныя масы, дабіцца таго, каб атрымаць на працягу года звышнормы ў гэтым годзе не менш 6—7 цнт. бульбы — 16—17 цнт. і трашмы 2 руб.» — запісалі станаўліць ў сваім дагаворы.

С. ХАМЦЭВІЧ, Міх. РАШЧЫНСКІ.

сенам. Разкі і канцэнтратуў зусім не длоць. У выніку — усё пагадоўе заўдае. Зусім слабасільныя 16 коней нібы пастанулі на ачацнак, але яны скарыстоўваюцца на рабоце ў такой-жа меры, як і ўсе астатнія. 17 жарабат загнаны ў халодны, цёмы і скры хлѣў, дзе няма кармушак і станкоў. Маладняк клячэцца, дзавецца да зусім драгнага стану.

Гэтае становішча характэрна для вельмі многіх калгасуў раёна. Як у калгасе «Большынік», так і ў «Чырвоным пѣўніку», «Пабела», «Ураджаі» і ў іншых калгасуў выключна дрэнны догад коней, паўне паўнацэнная абячкіца. У калгасе «Чырвоны пѣўнік» за мінулы год пама 9 коней, 3 агульнай колькасці 17 кабы жарабных толькі 3.

Барытаюцца палітычнай бескалопнасцю рабных арганізацый, вораг народа ўяна прапаўзаюць школьнік у конегадоўі. За 1937 год у раёне загнаўца 649 коней, абартвала 144 кабыля.

Утрыманне коней у зівомы перыяд амаль усюды аказваецца. Канюшы, які правяда, не ўпелены, не наладжана догляд. У калгасе «Ураджаі» яшчэ да гэтага часу не зашыліны вонкі. Коні стаяць у снугу, які сшыцца праз зыравыя сценкі. Не ўпелены стоў, вонкі затыканы садомай у канюшнях калгасу «Пабела».

У большасці калгасуў у догадзе і скарыстанні коней паўне абячкіца. Карміць і пасеве правозіцца пераўраўна, без рабсільна. А таму кармы ў раёне месці распражываюць, панапалюць пац пог. Кармушкі ў канюшнях асушчючаюць, корж аказваецца ў тах званых грабнікі. За выключэннем асобных калгасуў, не правозіцца чыстка коней. У канюшнях няма ўнутранага распарку.

Для вясняных работ у многіх калгасуў не забараваны кармы. Таксама дрэнна рыхтуюцца зруа. Яна не палагана да коней, вялеша ў канюшнях і халодных будынаках, не прасуваецца.

Гадоўля прычынай такога становішча з'яўляецца тое, што коні ў калгасуў не паабараны. Пярэчка на канюшню пѣўзадоў доўраў ці інвалідаў, якія не являюцца аказасці за пашага сілу. Аб падрыхтоўцы калгасуў конохуць у раёне звышнормы. За тры гаі раёнаўзвільсемя не сабраўся скармаць хліб-абы курсы.

Паогу, будакашалеўскі райсавет, а разам з ім райвыканкам і райком КП(б) не каляпачылі аб паліпашанні становішча пашага сілы, не рыхтуюць кая да вясняной сяўбы. Сваёй абячкіца ў ліквельны вынік школьніцтва ў справе конегадоўі рабных арганізацый даць магчымасць ворагам беспераходна прапаўзаць на гэтым важнейшым участку варажоу работу.

А. ЛОСЬ.

У 1934 годзе, вучычыся ў КІМ, Балакіраў атмаў быў паслан у прычыўскую райзастаў на практыку. Тут ён таксама прапавіў сваю школьную работу. Выдаў прывітчыі пашага разу актывічных сельскараў і гэтым самым наладжваў на іх гаенні. Пасля сканчэння КІМ'а ён быў накіраван рэдактарам рагачоўскай газеты. На гэты пасаде працаваў амаль 8 месцаў. Тут ён таксама быў звязан з ворагам народа — польскім шпѣўнам, які ардуваў на рашывуале. Балакіраў у гэты кампанію ўключыў прахалімаў Атроса, Аляксеева, Усвіка, які аказіў другога пакрываў і тварыў свае брудныя шпѣўны.

Пасля ахлѣўна Балакірава ад работы ў рэдакцыі аказавіны рэдактарам быў пз іто месца прызначан тав. Гульман. Ён птаў прымаць усё мѣры да таго, каб наладзіць работу рэдакцыі, адвапннн сувязь з масамі. Аднак, астаўшыся прымаевам Балакірава, Атрос і інш., усельнікі мѣрамі імкнўшы сарваць яго работу.

Калгаснікі бригады абавязаліся сабраць і зьць па 1 цнт. пѣўлу. Ужо сабрана больш 1 тона.

Узвіль хоцьбы калгас «Большынік». Забавека сельсавета. Тут выключна хронны догад коней. У іх коней у калгасе 70, з іх рабочых 41. У догадзе і паўне абавязальства, кая прыводзіць да яўнаг школьніцтва. Коней кармыць, калі каму ўздумаецца, поць адна раз на дзень, а то і ні ангого разу. У воз запрагае толькі хоць, без выніка даводу на гэта конохуць. Апошнія прапуюць за часу да часу, не выць чыста мяншасці і абсалютна не ведаць аказасці за становішча коней.

Кармы, прызначаныя для коней, догэтай час распяляць конохам Савеням Гранчанковым. Болей кармыць толькі сухім чышнікага раёна.

На дзень станаўліць сельскагаспадаркі ўзялі на себе абавязальства дабіцца ў 1938 годзе высокага сталініскага ураджаю. Узельнікі збѣ выкалілі на сацыялістычнае спаборніцтва за лепшую паўнацэнную да веснавой сяўбы калгасу Чашнінскага раёна.

Сярэдняй ураджай бульбы па раёну 280 цнт. з гектара, а на сталінінскіх рекордных участках — не менш 450 цнт. з гектара; дабіцца сярэдняга ўраджаю ў калгасе раёна 6 цнт. з гектара і ўзвільсемя — 7 цнт.; на арганізаваных ўзвільсемяў сталінінскіх участках зьяўляе ўраджаі ўзвільсемя не ніжэй 10 цнт. з гектара.

«Мы абавязаны ўзначаліць станаўліць рух у сельскагаспадарцы раёна і, мабілізаваць шырокія калгасныя масы, дабіцца таго, каб атрымаць на працягу года звышнормы ў гэтым годзе не менш 6—7 цнт. бульбы — 16—17 цнт. і трашмы 2 руб.» — запісалі станаўліць ў сваім дагаворы.

С. ХАМЦЭВІЧ, Міх. РАШЧЫНСКІ.

сваёй асабіста бігу на себе абавязальства: з прыпылку 1937 года выгадаваць двух выдатных рысакоў для пашага дапутата, жэлезнага пароза Клімента Ефрэмавіча Варашылава.

Калгаснікі нашай арпеді добра памятаюць указанне таварыша Сталіна аб сацыялістычным акружэнні. Мы маем магчымасць нашай разамі так, каб інакш знішчыць і ўсё таму, хто адрываўся ад ступінь бруднай лапай на нашу савецкую зямлю.

Антон Спешаненка прышоў з вясняно сена і, акаціўшы яго ў кармушкі, дапамог паказаць кая на мясцінай шні. Жывым і сцяг жарабок настражыўся, астрыг вухамі.

Антон Спешаненка прышоў з вясняно сена і, акаціўшы яго ў кармушкі, дапамог паказаць кая на мясцінай шні. Жывым і сцяг жарабок настражыўся, астрыг вухамі.

Калі коні выбралі з кармушак усё сена, Антон падняў іх даўша на ланцуг і загарыў:

— Гадзікі вапы коні. А чым вы лямасе мн іх корміць? Даем толькі па 2 кілограмы аса, 8 кілограмаў сена, 2 кілограмы саломы, 4 кілограмы бульбы. Усё залезіць за таго, ці ў час яна накарміць мн і напасе, ці пачынаецца.

І сапраўды, у кожнай калгасе «Гром» ёсць чаму навучыцца. Дагэтай за коні ў іх арганізаваная выдатка. Таму ўсё 83 гаі ў сярэдняй і вышэй сярэдняй укралепаці. Яны свесцана накарміць і пачынае. Жоны дзень праводзіць іх чыста.

На час вясняной сяўбы ў калгасе для пашага сілы створан браціраваны фох лепшых кармоў. На кожнага кая пакуты па 2 цэнтнера аса і 4 цэнтнера сена. Так рыхтуюць кая да вясняных работ у перадавым калгасе. На жаль, гэты вопыт не пералазе астатнім калгасам раёна, ён не стаў звабляць астатніх. Становіцца з падрыхтоўчай пашага сілы да вясняной сяўбы ў большасці калгасуў раёна зусім супольнае калгасу «Гром».

ДА ЧАГО ДАВОДЗІЦЬ ПАЛІТЫЧНА БЕСТУРБОТНАСЦЬ

Калі ўважліва прагледзець камітэт рагачоўскай газеты «Волнуар», з усёй багаснасьцю выявіцца той факт, што газета работу раёна ўсё час паказвае выключна з дрэннага боку. Вельмі рэдка ў газеце можна знайсці вѣўлівы рэдок або светлы вобраз, амаль нікоў не было ўбачыць у газеце матэрыял аб лепшых калгасуў, прадрямствях, стаханаўцах і т. д.

Асноўны напрамак газеты, па ўстааўках ён рэдактара Балакірава, — гэта даваць матэрыял выключна ў торных фарбах. Супрацоўнікі рэдакцыі паслухмяна выконвалі загад Балакірава.

Для правядзення сваёй варажоў тактыкі ён паабаруў у рэдакцыі работнікаў па «образу і подобию своему». На работу ў рэдакцыі карэктара быў замонінен нехта Атрос, чалавек палітычна сумнівецкі, п'яніца, разлажыўшыся і вядомы ў раёне, як хуліган. Гэты Атрос, будучы яшчэ на вучобе ў Маргэўскай газетнай школе, збў да крыў студэнта Варысава. Пасля сканчэння школы ён быў накіраван у Чарвѣўскі раён, але там ён прапаўзаў клядоўга, быў зволан з работы і выключан з рэдакцыі.

Не лепшым аказваўся таксама запрошаны Балакіравым Аляксеева. Гэты Аляксеева пасля сканчэння газетнай школы прапаўзаў у Вальніцкай райгазете, але там ён быў знят з работы і выключан з камсамла за сістэматычна п'яноці і разлажэнне.

На пасадзе загадчыка сельскагаспадарчага аддзела да апошніх дзён прапавала Карузна — чалавек, не ўпучаючы ніякага палітычнага даверя.

Загадчыкам аддзела пісем, янаж і мшынісцка, працўе Шварман, акая ўсвѣ час скрываў сваё сапаложажне. Яна — якая буйнага гандляра. І не дава, што справы гэтага аддзела запущаны, шпакій работы з сельскарамі не правозіцца, асушчючае ўлік наступваючых пісем. Калі раён рэдакцыі атрымаўла ў дзень па 30—35 пісем, то зараз — 5—10. Часта пісем «ублажюцца», пасылаемыя нз рэдакцыі назад не вяртаюцца.

На наставіны Балакірава два месцы таму напад на работу ў рэдакцыі ў якасці сакратара быў узят Усвѣк, які ў 1933 годзе выключан з партыі. Прапучы ў Рагачоўскім райкоме камсамла загадчыкам аддзела палітычубо, Усвѣк праваліў гэту работу. За час работы ў рэдакцыі Усвѣк пасляўіцца правозіць палітыку і тактыку работы Балакірава.

Прапучы ў Прычыўскім РК КП(б) у 1932—33 г. у якасці другога сакратара райкома, Балакіраў быў пѣўна звязан з выкрывітым зарас польскім шпѣўнам. Ён з ім наладжваў п'янікі. Для гэтых мѣт ім адмоўкалі грошы з касы райкома ў выгльдзе запамогі.

У 1934 годзе, вучычыся ў КІМ, Балакіраў атмаў быў паслан у прычыўскую райзастаў на практыку. Тут ён таксама прапавіў сваю школьную работу. Выдаў прывітчыі пашага разу актывічных сельскараў і гэтым самым наладжваў на іх гаенні. Пасля сканчэння КІМ'а ён быў накіраван рэдактарам рагачоўскай газеты. На гэты пасаде працаваў амаль 8 месцаў. Тут ён таксама быў звязан з ворагам народа — польскім шпѣўнам, які ардуваў на рашывуале. Балакіраў у гэты кампанію ўключыў прахалімаў Атроса, Аляксеева, Усвіка, які аказіў другога пакрываў і тварыў свае брудныя шпѣўны.

Пасля ахлѣўна Балакірава ад работы ў рэдакцыі аказавіны рэдактарам быў пз іто месца прызначан тав. Гульман. Ён птаў прымаць усё мѣры да таго, каб наладзіць работу рэдакцыі, адвапннн сувязь з масамі. Аднак, астаўшыся прымаевам Балакірава, Атрос і інш., усельнікі мѣрамі імкнўшы сарваць яго работу.

Калгаснікі бригады абавязаліся сабраць і зьць па 1 цнт. пѣўлу. Ужо сабрана больш 1 тона.

Узвіль хоцьбы калгас «Большынік». Забавека сельсавета. Тут выключна хронны догад коней. У іх коней у калгасе 70, з іх рабочых 41. У догадзе і паўне абавязальства, кая прыводзіць да яўнаг школьніцтва. Коней кармыць, калі каму ўздумаецца, поць адна раз на дзень, а то і ні ангого разу. У воз запрагае толькі хоць, без выніка даводу на гэта конохуць. Апошнія прапуюць за часу да часу, не выць чыста мяншасці і абсалютна не ведаць аказасці за становішча коней.

Кармы, прызначаныя для коней, догэтай час распяляць конохам Савеням Гранчанковым. Болей кармыць толькі сухім чышнікага раёна.

На дзень станаўліць сельскагаспадаркі ўзялі на себе абавязальства дабіцца ў 1938 годзе высокага сталініскага ураджаю. Узельнікі збѣ выкалілі на сацыялістычнае спаборніцтва за лепшую паўнацэнную да веснавой сяўбы калгасу Чашнінскага раёна.

Сярэдняй ураджай бульбы па раёну 280 цнт. з гектара, а на сталінінскіх рекордных участках — не менш 450 цнт. з гектара; дабіцца сярэдняга ўраджаю ў калгасе раёна 6 цнт. з гектара і ўзвільсемя — 7 цнт.; на арганізаваных ўзвільсемяў сталінінскіх участках зьяўляе ўраджаі ўзвільсемя не ніжэй 10 цнт. з гектара.

«Мы абавязаны ўзначаліць станаўліць рух у сельскагаспадарцы раёна і, мабілізаваць шырокія калгасныя масы, дабіцца таго, каб атрымаць на працягу года звышнормы ў гэтым годзе не менш 6—7 цнт. бульбы — 16—17 цнт. і трашмы 2 руб.» — запісалі станаўліць ў сваім дагаворы.

С. ХАМЦЭВІЧ, Міх. РАШЧЫНСКІ.

сваёй асабіста бігу на себе абавязальства: з прыпылку 1937 года выгадаваць двух выдатных рысакоў для пашага дапутата, жэлезнага пароза Клімента Ефрэмавіча Варашылава.

Калгаснікі нашай арпеді добра памятаюць указанне таварыша Сталіна аб сацыялістычным акружэнні. Мы маем магчымасць нашай разамі так, каб інакш знішчыць і ўсё таму, хто адрываўся ад ступінь бруднай лапай на нашу савецкую зямлю.

Антон Спешаненка прышоў з вясняно сена і, акаціўшы яго ў кармушкі, дапамог паказаць кая на мясцінай шні. Жывым і сцяг жарабок настражыўся, астрыг вухамі.

Антон Спешаненка прышоў з вясняно сена і, акаціўшы яго ў кармушкі, дапамог паказаць кая на мясцінай шні. Жывым і сцяг жарабок настражыўся, астрыг вухамі.

Калі коні выбралі з кармушак усё сена, Антон падняў іх даўша на ланцуг і загарыў:

— Гадзікі вапы коні. А чым вы лямасе мн іх корміць? Даем толькі па 2 кілограмы аса, 8 кілограмаў сена, 2 кілограмы саломы, 4 кілограмы бульбы. Усё залезіць за таго, ці ў час яна накарміць мн і напасе, ці пачынаецца.

І сапраўды, у кожнай калгасе «Гром» ёсць чаму навучыцца. Дагэтай за коні ў іх арганізаваная выдатка. Таму ўсё 83 гаі ў сярэдняй і вышэй сярэдняй укралепаці. Яны свесцана накарміць і пачынае. Жоны дзень праводзіць іх чыста.

На час вясняной сяўбы ў калгасе для пашага сілы створан браціраваны фох лепшых кармоў. На кожнага кая пакуты па 2 цэнтнера аса і 4 цэнтнера сена. Так рыхтуюць кая да вясняных работ у перадавым калгасе. На жаль, гэты вопыт не пералазе астатнім калгасам раёна, ён не стаў звабляць астатніх. Станові

